

ЗАДАЧЫ ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ У ПРАВЯДЗЕННІ ВЕСНАВОЙ ПАСЕЎНАЙ КАМПАЊІ

Даклад выконваючага абавязкі сакратара ЦК КП(б)Б тав. А. М. ЛЯВІЦКАГА на пленуме ЦК КП(б)Б

Таварышы! Штодзённая клопаты і дапамога, якую аказваюць Савецкай Беларусі наш урад, Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай Комуністычнай партыі большэвіцкай і асабіста таварыш Сталін, — настолькі велізарны, што палкам і поўнасьцю забяспечваюць нам магчымасьць карэннага палепшэньня нашай работы ў сельскай гаспадарцы. Гэта дапамога стварыла ўсе прадпасьлікі для таго, каб мы працавалі непараўнальна лепш, чым мы з вамі працуем на сёньняшні дзень.

У гістарычна пастаючы ССК ССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня 1937 года беларускі народ атрымаў велізарную дапамогу ў справе ліквідацыі выніку шкодніцтва ў сельскай гаспадарцы. У гэтым рашэньні прадугледжаны меры прымемтвы, накіраваныя на ўздым сацыялістычнай сельскай гаспадаркі Беларусі. Гэтымі мерапрымемтвымі былі ліквідаваны школьніка арганізацыяны на сялянскіх землях саўгасны і перадавы навачна камтас, было знята з камтасу нашай Беларускай ССР 309 тысяч гектараў няправільна налічаных пасеўных плошчаў. Гэтым рашэньнем была аказана выключная дапамога: арганізацыя 60 новых МТС, прадастаўлены рад ільгот для калгаснікаў і аднаасобнікаў па пастаўках мяса, малака і бульбы. Апрача таго, пастаювак СНК ССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня вернулі калгаснікам незаконна адрабаныя ў іх школьнікам прыватныя землі, перадавы калгасам лясы і выпасы на вечнае карыстаньне.

Апрача гэтага гістарычнага рашэньня СНК ССР і ЦК ВКП(б) Беларусі аказалі дадатковыя ільготы па зернапастаўках. Дадаткова наменчана арганізацыі новых 15 МТС. Рэспубліка атрымала вялікую насенную дапамогу.

Усе гэтыя мерапрымемтвы Саюзага ўрада і Цэнтральнага Камітэта нашай партыі, дапамога, аказаная імі спецыяльна для Беларускай ССР, стварылі поўную магчымасьць та таго, каб мы ў сьветноў вясновай сябу ў першую вясну традыі сталінскай пцігодкі — маглі паказаць узору работы на фронце сельскай гаспадаркі. Яны стварылі ўсе прадпасьлікі для б'юстра і рэзкага ўздыму ўраджайнасці нашых калгасных п'яў.

Апошняе рашэньне ўрада і партыі аб плане кантралявалі ільну і канальі ў 1938 годзе дае нам дадатковыя вялікія магчымасьці для ўздыму ўсёй найшасей сельскай гаспадаркі ў Беларусі. З 9.664 калгасуў Беларусі лён сеець шэсьць з лішнім тысяч калгасуў. Значыць, калі прыняць пад увагу і пасеў канальі, то прыкладна на 80 з лішнім працэнтаў усіх калгасуў БССР распаўсюджвацца закон аб ільготы і заахвочванні іх пры пасеве ільну і канальі.

Усе мерапрымемтвы партыі і ўрада стваралі выключна спрыяючыя ўмовы і ўздымаюць палітычную актыўнасьць калгаснікаў па барацьбу за павышэньне ўраджайнасці, за выкананьне сталінскага доўгана аб 7—8 мільярдах пудоў штогоднага вытворчасьці хлеба, за ўздым палітычнага, матэрыяльнага і культурнага ўзроўня калгасных мас.

Калгаснае сялянства Савецкай Беларусі палепшалае дэманстравала сваю палітычную зрасьп. Выбары ў Вярхоўны Совет ССР у змянальных дзень 12 сьнежня 1937 года паказалі згуртаванасьць усёга нашага працоўнага народа вакол комуністычнай партыі і савецкага ўрада, вакол любімага ўрадаўрада і друга таварыша Сталіна. Палітычная актыўнасьць і вытворчы ўздым калгасных мас наглядна відыны на разгортваньні сацыялістычнага спаробітства і стаханавіцкага руху ў калгасе і саўгасе Беларусі.

Яшчэ сем з паловай год назад таварыш Сталін, выступаючы на XVI з'ездзе нашай партыі, гаварыў:

«Самае выдатнае ў спаробітстве стасіць у тым, што яно робіць карэнны пераворот у поглядзе людзей на працу, бо яно ператварае працу ў зааоргані і джажка яра, якім яна лічылася раней, у справу чэсьці, у справу славы, у справу доблэсьці і г'ероізму».

Далей таварыш Сталін гаварыў:

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ПРАВЯДЗЕМ ПЕРШУЮ ВЯСНУ ТРЭЦЬЯЙ СТАЛІНСКАЙ ПЦІГОДКІ

Таварышы! Не глядзячы на велізарную дапамогу, аказаную нам ЦК ВКП(б) і Саюзным урадам, не глядзячы на наляўнасьць культуры, палітычнага і вытворчага ўздыму калгасных мас, справа падрыхтоўкі да сябу знаходзіцца ў нас далёка не ў адвальнаючым стане. Гэта з'яўляецца рэзультатам таго, што партыйныя арганізацыі, замест канкрэтнага кіраўніцтва справай падрыхтоўкі да сябу, да гэтага часу прад'являюць кіравань «нагогульці», у рэзультате гэтага, яны дрэнна ведаюць становішча справы на месцах.

Можна, таварышы, на жыўых прыкладах паказаць некалькі партыйных арганізацыяў і ў першую чаргу сакратароў раённых камітэтаў партыі і кіраўнікоў савецкіх і зямельных арганізацыяў, якія дрэнна ведаюць становішча справы ў калгасе і саўгасе. У Рэчыцкім раёне сакратар райкома партыі не ведае становішча справы ў калгасе, дае захавацца такіх назвы калгасуў, як напрыклад «Мудраў» і т. д.

У Нараўлянскім раёне першы і другі сакратары райкома не ведаюць становішча справы ў калгасе, не ведаюць іх матэрыяльнай базы, іх магчымасьцей, не ведаюць людзей у калгасе. У калгасе «Міхалі» аябліва не культываюцца, а пераворваюць. Калі спыталі старшыню, чаму ён так робіць, то

«Не менш выдатным у спаробітстве треба лічыць той факт, што яно пачынае пашырацца і ў аёсцы, заахвочваючы ўжо нашы саўгасы і калгасы».

Тадзі, сем з паловай год назад, сацыялістычнае спаробітства толькі пачынала праікаць у калгасы і саўгасы. Зараз у нашай велізарнай краіне няма такога калгаса і саўгаса, дзе не было б сваіх ударнікаў, сваіх стаханавіцаў.

У Беларусі мы маем 9.654 калгасы, з іх 7.580 калгасуў, або 76,5 проц, уступілі ў сацыялістычнае спаробітства за большэвіцкае правядзеньне вясновай сябу і ўздым ураджайнасці калгасных п'яў. У гэтых калгасе ўступілі паміж сабой у сацыялістычнае спаробітства за сталінскі ўраджай 13.852 брыгады і 16.923 зьяны. Па рэспубліцы арганізавана 11.432 стаханавіцкія брыгады і 20.687 стаханавіцкіх зьяныў. Многія з іх, маркуючы па абавязальнасцю, якія яны ўзялі на сябе, паставілі перад сабой вельмі вялікія і сур'ёзныя задачы.

Напрыклад, па зернавых культурах: 2.265 брыгад абавязаліся атрымаць ураджай зернавых ад 20 да 25 цэнтнераў. Па бульбе: 877 брыгад абавязаліся атрымаць ураджайнасць ад 250 да 300 цэнтнераў з гектара, 455 брыгад — ад 300 да 400 цэнтнераў з гектара. Па ільняваліку 294 брыгады абавязаліся атрымаць ураджайнасць ад 10 да 12 цэнтнераў.

Стаханавіцкія зьяны ў сваіх абавязальнасцю ідуць значна далей брыгад. Атрымаць ураджайнасць па зернавых 30 цэнтнераў з гектара абавязаліся 376 зьяныў. Па бульбе 499 зьяныў абавязаліся атрымаць звыш 400 цэнтнераў з гектара. Па ільняваліку абавязаліся атрымаць ураджай 442 зьяны — звыш 12 цэнтнераў з гектара.

Для таго, каб п'яўне было ўздулене аб становішчы разгортваньня сацыялістычнага спаробітства ў калгасе рэспублікі, я прывяду яшчэ некалькі фактаў па асобных раёнах.

Вось, напрыклад, па Лельчыцкім раёну. У рэзультате праведзенай масавай работы ўступілі ў сацыялістычнае спаробітства 115 брыгад, 286 зьяныў, у тым ліку 125 стаханавіцкіх. У раёне спаробітаюць паміж сабой усе 54 калгасы. У Барысаўскім раёне 85 калгасуў, 120 брыгад, 90 зьяныў уступілі ў сацыялістычнае спаробітства, узяўшы на сябе абавязальнасцю атрымаць ураджай па зернавых — звыш 20 цэнтнераў, па бульбе — звыш 300 цэнтнераў і па ільняваліку — звыш 10 цэнтнераў з гектара. 25 калгасуў раёна абавязаліся дабіцца ўраджай не ніжэй умоў для ўдэльняўкі Усесаюзнай сельгаспадарчай выстаўкі.

Гэтыя даныя гавораць аб каласальным палітычным уздыме шырокіх калгасных мас. Але гэты палітычны ўздым не заўсёды замапоўваецца арганізацыйна-масавай работай з боку партыйных арганізацыяў. У Лельчыцкім раёне, дзе так вяліка актыўнасьць калгаснікаў у справе барацьбы за высокі ўраджай, вельмі дрэнна арганізавана аграахічная вучоба стаханавіцаў, — у гэтым раёне працуюць усяго толькі 4 аграахітуркі.

Па раёну раёнаў сацыялістычнае спаробітства і стаханавіцкі рух разгортваюцца неадвальна. Прывяду факты, якія пацвярджаюць гэта становішча. Вось, напрыклад, па Прысенскім раёну з 124 калгасуў уступілі ў спаробітства ўсяго толькі 66. У Магілёўскім раёне з 194 калгасуў спаробітаюць толькі 121, у Сіроцінскім раёне не спаробітаюць 45 калгасуў, у Жлобінскім — 40, у Рагачоўскім — 38, у Чырвонопольскім — 52, у Баянінскім — 45, у Глускім — 64. Такожэ становішча і ў Шалёўскім, Бабружскім, Заслаўскім, Лоўжскім і Нараўлянскім раёнах. У гэтых раёнах у выніку адсутнасці належнай увагі да гэтай справы з боку партыйных арганізацыяў сацыялістычнае спаробітства арганізавана з рук вон дрэнна.

Калгаснікі, не чакаючы яго адказу, завілі, што робіць ён гэта няправільна, супроць іх жадання. Старшыня калгаса, не глядзячы на гэта, прадаўжаў настойваць на сваім. Не глядзячы на прэражанне калгаснікаў, ён не праводзіць культывацый зьяблі, падмаіўшы яе пераворваннем. Гэтыжэ старшыня калгаса праводзіць работу супроць раёнавай сябу ў калгасе звыш 2 селкі, з якіх адна нават не адрамантавана. Сябу ў гэтым калгасе з першых жа дэй правядзеныя выключна ўручную.

Адной з асноўных прычынаў, якія тармазяць падрыхтоўку і правядзеньне вясновай сябу, з'яўляецца з рук вон дрэнная работа Наркамзеа Беларусі. Гэты Наркамат дрэнна спраўляецца з задачай ліквідацыі выніку шкодніцтва ў сельскай гаспадарцы Беларусі.

Можна прывесці рад зліўваючых прыкладаў, калі затрачаваліся выключна многа часу ў Наркамзеа БССР на вырашэнне пытаньняў, паставіўных перад ім з боку мясцовых партыйных і савецкіх арганізацыяў, з боку Цэнтральнага Камітэта партыі, што, безумоўна, не спрыяе ўмацаванню работы зямельных арганізацыяў на месцах. Вось, напрыклад, указанне ЦК КП(б)Б аб раздзяленьні МТМ і МТС у Гомелі не выконвалася Наркамзеам БССР 2 месяцы.

Возьмем другі прыклад — аб лубіне. Вы ведаеце, што ў газеце «Правда» быў надрукован спецыяльны артыкул па гатаму пытанню. Цэнтральны Камітэт прыняў спецыяльнае рашэньне па гатаму артыкулу. Гэтым рашэньнем Наркамзем абавязваўся правесці чыны рад мерапрымемтваў па пытанню расшырэння пасеву лубіны ў калгасе і ўздыму ўраджайнасці гэтай найшасцюўнейшай культуры. Аднак, да самага апошняга часу Наркамзем нічога не зрабіў і толькі 2 дні таму назад ён даў свае прапановы па гатаму пытанню.

Возьмем такое пытанне, як культывацья глебы. Зусім ясна і азраумела для ўсіх, што культывацья з'яўляецца найбольш культурным спосабам апрацоўкі глебы. А вось у Наркамзеа, у прыватнасці, яго аграахічнае кіраўніцтва, прымае ўсе меры для таго, каб выдэсіць культывацья з нашых п'яў. У калгасе культыватары ёсць, але не скарэстоўваюцца. Прычым у раздзі калгасуў, — ЦК мае весткі, — аграахімы даюць прамую ўстаноўку не скарэстоўваць культыватару ў апрацоўку глебы.

Такожэ становішча і з пасевам канюшыны. Быў час, калі ў Наркамзеа склаў спецыяльную аядуку, па якой лічылася, што ў БССР 44 проц. зямлі няспрыгодная пад пасеў канюшыны. Пачаў з гэтым праводзіць і іншая работа: змешчана сарты канюшыны. Больш таго, прымаюцца меры та таго, каб усюкія размежаванні паміж двухукоснай і аднаукоснай канюшынай былі па сутнасці сьмерці. Калі перад работнікамі Наркамзеа было паставілена пытанне аб аднаукоснай і двухукоснай канюшыне, то яны (Веркоўскі і некаторыя іншыя) прававілі замазаць гэта пытанне, зааўляючы, што для нас у БССР усёроўна, што аднаукосная і што двухукосная канюшына, уся справа, бацьце, — у плошчы, калі плошча добра, то любяць канюшына, моў, родзіцца, а калі плошча дрэнная, то ніякая канюшына не родзіцца. Гэта сьверджэньне няправільнае. Мы павінны праводзіць работу па размежаванню раёнаў пасеву аднаукоснай і двухукоснай канюшыны: першай для паўночнай, а другой — для паўднёвай часткі БССР.

У гэтым годзе з таго насення, якое мы атрымалі, мы ўжо стараемся правесці некаторае размежаванне, і ўсю аднаукосную канюшыну накіроўваем на поўнач, а двухукосную — на поўдзень. Але я вам павінен сказаць, што Наркамзем усё-такі правіў няправільнае размежаванне насення. Па яго разнарадках частка насення аднаукоснай канюшыны трапіла на поўдзень, а частка двухукоснай — на поўнач.

Калі да гэтага дадаць тое становішча, якое мы маем адносна селак і раёнавай сябу, то стануць зусім яснымі няправільныя адносіны да раёнавай сябу, якія існуюць у рэспубліцы. Гэты няправільны падход пачынаецца ў Наркамзеа, і пачынаецца ён з планавання Наркамзеа. Наркамзем, напрыклад, залічваў лічбу раёнавай сябу яравых у 350 тысяч гектараў, у той час, калі мы маем (па дзяржаўнай норме) магчымасьць зааесці аднымі толькі трактарнымі селкамі 380 тысяч гектараў. Треба ўлічыць, што апрача трактарных селак мы маем яшчэ каля 8 тысяч конных селак, якія пры самым мінімальным нааляку могуць зрабіць яшчэ 180—200 тысяч гектараў. Яскравая справа, што такі адносіны Наркамзеа да раёнавай сябу выдучу да таго, што і ў калгасе ігнаруюць гэта вельмі важнае мерапрымемтва па ўздыму ўраджайнасці. Не выпадкова на складах Сельгаснаба стаяць нераспраданыя калі 500 штук селак розных тыпаў. Менскі раён мае на складах Сельгаснаба 53 штук розных селак, Віцебскі — 47, Бабружскі — 20, Аршанскі — 55, Лепельскі — 67, Слуцкі — 21 і т. д. Гэта пры тым становішчы рэчэй, які Беларусі з года ў год не выконвае план раёнавай сябу.

Я хацеў-бы прывесці яшчэ адзін зліўваючы прыклад, які літаральна б'е ў вочы і які патрабуе неадкладнага вырашэння пытанья. Гэта — становішча з разорами. Што такое разор? Можна разумець дваіа: разор — гэта значыць глыбокая барава, а па простому — гэта самы сараўны разор калгаснай гаспадаркі. Усюды, калі ставіць пытанне прамы: для чаго вы гэта робіце? — атрымліваеце алка: для стоку вады. Я вам павінен сказаць, што для стоку вады сараўны робіцца вольвадводная канава. Аднак, гэты самы разор, які робіцца незалежна ад сілы глебы, а толькі ў аднаведанні з той бараваю, па якой ідзе араты, нічога агульнага не мае з вольвадводнай канавой. Я лічу, што гэты разор ёсць нішто іншае, як старая мажа, якая заахавалася ад аднаасобнай гаспадаркі. Такім чынам, старая прычына аднаасобніка скарыстана ілпер шчоўнікамі для таго, каб усю глебу, ужо ворува разбіць на вузкія палоскі. Прычым, у цэлым раздзі месц разоры знаходзяцца аднаў аднаго на адлегласці не больш 7—10 метраў.

Сама я простая аграахічная патрабуе абавязковай роўнасці глебы. І толькі ў тых выпадках, калі ў асобных месцах атрымліваецца астой вады, які прыводзіць да вымаца, треба, незалежна ад напрамку ворува, рабіць вольвадводную канаву.

Па гатаму пытанню асобныя таварышы зааўляюць, што ў нас, моў, глеба часта падваргасца вымацам, і калі мы гэты самы разоры робім, у нас на буграх, на асаўаючых глебах дошчы вырастае расліна. Гэта можа быць, а з больш чым упэўнен, што такіх плошчаў, якія знаходзіліся б увесь час палкам і поўнасьцю пад уплывам сточнай вады, настолькі мала, што яны, вядома, не з'яўляюцца падставай для таго, каб на ўсіх п'яях заахвочваць разоры.

Справа тут заключаецца ў тым, што людзі прадаўжаюць прымяняць зусім няправільную аграахічку. У сувязі з разорами, я павінен сказаць, што мы павінны прымяняць больш шырокія зааоны ўчасткі і безумоўна, як правіла, скарэстоў ўсюды праводзіць бараванне непаарэда следам за ворува, што ў большасці выпадкаў у калгасе рэспублікі не прымяняецца.

Усе гэтыя факты адносна ўкаранення ў калгасе аграахічных мерапрымемтваў, пытанні лубіны, канюшыны, дапамогі і кіраўніцтва п'явымі зямельнымі арганізацыямі з боку Наркамзеа — яўна сведчаць аб тым, што апарат Наркамзеа яшчэ да гэтага часу па-сапраўдному, па-большэвіцку не ўздуся за б'юстрайшую ліквідацыю выніку шкодніцтва ў сельскай гаспадарцы Беларусі.

Не глядзячы на тое, што мы знаходзімся ў адносна добрым стане ў сэнсе забяспечанасці насеннем і па некаторых іншых становішчах даных, усё-ж агульным малаюк падрыхтоўкі да вясновай сябу з'яўляецца неадвальнаючым. Калгасы рэспублікі не забяспечаны насеннем лубіны. Прычым, я вам павінен сказаць, што гэта неабязальнасцю насеннем лубіна зааключача зусім не ў тым, што гэтага насення няма. Яно ёсць, але ў большасці выпадкаў знаходзіцца ў неаблачочым выглядзе. Вось, напрыклад, у калгасе «Мішкі», Нараўлянскі раён, лубін стаяць неаблачочым. Такожэ з'яўляцца мае месца і па раздзі калгасуў іншых раёнаў. У нас яшчэ не поўнасьцю асаьпана і насенне гароху, канюшыны і вікі.

Надзвычай важным пытаннем, вырашэння якога патрабуе прыняцця неадкладных рашчўных мер, з'яўляецца пераацэньванне ачыстка насення. Другі аналіз, які мы правілі па ўжо сказаным, паказвае, праўда, значнае ніжэйшае асаьччасці, але ўсё-ж мы яшчэ маем вялікую колькасць насення, заражанага клішчом і забэччанага рознай прымесцю. Гэта патрабуе ад нас неадкладнага давадзеньня якасці насення да адвальных дзяржаўных стандартаў і абавязковай і дакладнай праверкі насення перад тым, як выдэдаць у поле.

Треба неадкладна закончыць міжкгалгасны абмен і асаьбіна, дзяржаўны абмен насення. План абмену мы выканалі толькі на 74 проц, у той час, калі п'ялі р'яў раёнаў не зарыпалі яшчэ поўнасьцю сартавога насення. А для кожнага-ж з нас зусім ясна, што пасеў несартавым зярном будзе аніжаць нашу ўраджайнасць.

З уааеннем у нас стварылася яўна неапрямінае становішча. Гною мы вывезлі толькі 80 процэнтаў — гэта значна ніжэй таго, што было вывезена на гэта-ж чысло ў мінулым годзе. Мінеральных угнаенняў вывезена 80 проц, торфу — 60 проц, вапны ўсяго 2 проц, фекалія — 8 проц, популу — 69 проц, ітупняўка пам'яту — 39 проц. Нам треба раз назаўсёды запамінаць, што, калі мы з вамі не забэспечым увесь пасеўны клішч гною і мінеральнымі угнаеннямі, мы, вядома, ураджай, які мы разлічваем атрымаць, — не атрымаем. Тое чаму на гэта пытанне треба звярнуць самую сур'ёзную увагу. Неабходна рашуча дабіцца безумоўнага выканання планаў унісёння ўгнаенняў у глебу, звярнуўшы асаьбіную увагу на максімальнае скарэстоўанне мясцовых відаў угнаення.

Наступнае пытанне, на якое треба звярнуць сур'ёзную увагу, — з'яўляецца рамонт трактараў. Калі ў цэлым па рэспубліцы становішча з рамонтам трактараў не зусім паражэае, то па асобных раёнах мы маем зусім неадвальнае в'янішча. Па зводках на 20 сакавіка план капітальнага рамонту выканана на 89 проц. Зараз мы набліжаемся да завяршэння плана як капітальнага, так і сярэдняга рамонту трактараў. Аднак, чыны рад раёнаў прадаўжае нааходзіцца ў цяжкім становішчы. Вось, напрыклад, Халдывіцкая МТС, Сенненская раёна, выканала план рамонту на 35 проц, Свяцілавіцкая МТС — на 48 проц, Кіраўская МТС (Кіраўскага раёна) — на 42 проц, і некаторыя іншыя. Зраумела, што ў гэтых МТС ёсць паграза невыканання плана вяснавак работ і зусім неазаумела, чаму райкомы партыі так халоднааюча перпыць такое становішча рэчэй. Неабходна неадкладна завяршыць поўнасьцю рамонт усіх трактараў у МТС і саўгасе і забэспечыць арганізацыю работ МТС такім чынам, каб кожная МТС нашай рэспублікі выканала свой вытворчы план у 1938 годзе.

Я хацеў-бы спыніцца яшчэ і на пытанні аб кармовай базе для п'ягла. У нас у асобных месцах з прычыны адсутнасці належнай увагі з боку партыйных і савецкіх арганізацыяў і зямельных арганізацыяў стварылася напружанае становішча з каняп'яраванымі і грубымі кармамі для п'яглавай сілы ў часе пасеўнаў Дзяржава нам аказала дапамогу ў апрацоўцы кормаў ілпер каля 200 тысяч цэнтнераў грубых кармаў для дапамогі калгасам. Я лічыў-бы, што партарганізацыі і асаьбіна зямельных арганізацыяў звярнуць зраз галоўную увагу на мааблізацыю ўнутраных рэсурсаў калгасуў, асаьбіна на правільнае скарэстоўанне тых кармовых рэсурсаў, якія ёсць у калгасе.

Адзін з сур'ёзных фактараў у справе арганізацыяна-гаспадарчага ўмацавання калгасуў з'яўляецца правільнае размежаванне даходнасці калгасуў, а таксама складанне і выкананне вытворчых планаў у калгасе. У гэтай справе мы маем прамое парушэнне сталінскага статута сельгасарцелі, якое треба неадкладна-ж выправіць. На самай справе, кіба можна лічыць нармальным, што і ілпер у рэспубліцы ў раздзі калгасуў да гэтага часу не закончана размераванне даходаў па прадацях. А гэта вырашае пытанні прааюнай дысцыпліны. Нашы кіраўнікі раёнаў, дзе маюць месца факты атрымання выдчы заробленых прадуктаў і грошай у мінулым годзе па правілах, відавочна, любіць многа гаварыць аб поспехах, зааіўшыся, што яны не зрабілі самага элементарнага, што павіна забэспечыць поспех сябу, — не наацэньваліся, каб калгаснікі атрымалі тое, што імі чэсна зароблена ў калгасе.

Зусім недапушчальнае становішча мы маем са складаннем вытворчых планаў у калгасе. Яны складзены, прыкладна, толькі ў палове калгасуў, а астатнія калгасы ўступаюць у сябу без вытворчых планаў. Гэту справу треба неадкладна выправіць. Астаўшыся дні да пачатку сябу треба скарэстаць для таго, каб, па-першае, кожны калгас поўнасьцю разлічыўся з калгаснікамі па прадацях, і, па-другое, каб у нас не было ні аднаго калгаса, які б уступаў у сябу не маючы вытворчага плана на ўвесь 1938 год.

Становішча падрыхтоўкі да сябу ў раздзі абласцей паказвае, што найбольш адстаючымі абласцямі з'яўляюцца Магілёўская і асаьбіна, Гомельская абласці. Прычым, адносна Гомельскай абласці можна прывесці наступныя даныя: план асымі канюшыны ў гэтай абласці выканана ўсяго на 19,9 проц, па асымі сартавак зярнавых яна ідзе ніжэй сярэдняга прапята па рэспубліцы на 7 проц, на 10 проц ніжэй сярэдняй рэспублікавай лічбы яна ідзе і па вывазі гною. Калі рэспубліка ў п'ялым выканала план вывазі мінеральных угнаенняў на 80 проц, то Гомельская абласць вывезла на п'ялі мінеральных угнаенняў толькі 43,8 проц, а план вывазі торфу выканана па абласці на 45 проц.

Зусім неазаумела становішча вывазі гаручага па Гомельскай абласці. Калі рэспубліка свой план па вывазі гаручага неадвальна выканала на 18 проц. У Гомельскай абласці найбольш адстаючым раёнам з'яўляецца Жлобінскі. Загалдык раёна гэтага раёна тав. Ка

рэнчак павеламіў у Наркамзем БССР, што насенне ачышчана на 100 проц. Праверка-жа ўстаноўлена, што гэтыя даныя з'яўляюцца ачаўп'яраельскімі. Вось, напрыклад, у калгасе «Зара» м'я, насення не ачышчана з 220 цэнтнераў насення не ачышчана з 156, у калгасе «Правда» з 320 цэнтнераў насення не ачышчана 263. Значна частка насення ў гэтым калгасе з'яўляецца некадзімійнай. Раёныя арганізацыі, супаючыся на ачаўп'яраельскіх вестках сельсаветаў, ачаўп'яраельскіх вестках сельсаветаў, п'ятаннем ачыстка насення не забямаюцца. У той-жа час у раздзі калгасуў раёна дапушчана паванне насення. У адным калгасе «Ударнік» асаьпана 120 цэнтнераў ячменю.

Вось другі адстаючы раён — Уваравіцкі, той-жа вобласці. План асымі насення ў гэтым раёне неадвальна на 10 проц, план міжкгалгаснага абмену выканана на 55 проц, план абмену сартавога насення з рэсурсаў Заагсартавога і Дзяржаўна-агсартавога выканана на 64 проц, план міжкгалгаснага абмену Завезана мінеральных угнаенняў усяго 37 тон. Насенне зярнавых ачышчана на 79 проц, трактары адрамантаваны на 40 проц. Гною вывезена 16 проц. З праверанага насеннага фонда праз кантрольную насеннаводчую лабараторыю аказалася некадзімійным па чыстаце: аўса — 45 проц, пшэніцы — 64 проц, ячменю — 86 проц.

Да адстаючых раёнаў треба аднесці і Клічаўскі раён, Магілёўскай абласці, які да гэтага часу не закончыў асымі насеннага фонда. Сартавога зярна ачышчана тут 64 проц, не выканана план міжкгалгаснага абмену. Вытворчыя планы складзены толькі ў 17 проц, агульнай колькасці калгасуў.


Я лічу, што неабходна прыняць самыя энергічныя меры, каб на працягу бліжэйшых-жа дэй выправіць усё неадлапы з падрыхтоўкі да сябу. Сродкі і магчымасці для гэтага ёсць у нас. Няаўна рашэнне Саюзнага ССР аб парадку фінансавання МТС, аб рамоне трактараў і камбайнаў, аб ільготы і мерапрымемтвах па павышэнню ўраджайнасці ільну, канальі, бульбы паказваюць, якую велізарную ўвагу ўздымаюць партыя і ўрад далашчы развіццю сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. Мы абавязаны патрабаваць ад кіраўнікоў партыйных і савецкіх арганізацыяў раёнаў і абласцей большэвіцкай работы, сапраўднай, а не паказнай аднаасобіна з становішча падрыхтоўкі да сябу. Неабходна запамінаць, што пятер поспех спрабы будзе вырашаць аэратыўнае, канкрэтнае кіраўніцтва партыйных, савецкіх арганізацыяў і зям

НА СЯЎБЕ

ЗАДАНИЕ ВЫКАНАЕМ З ГОНАРАМ

На працягу шасці год я бязменна працую брыгадзірам палівадчай брыгады. Да пачатку палівадчай работ у гэтым годзе ў майё брыгадзе спецагарадчы інвентар, вывезена на поле 124 ваы гною, 275 тон торфу і загатоўлена 17 центнераў палеу.

Інчэ 15 сакавіка мы правялі праверку гатоўнасці да сяўбы. На агутным сходзе брыгады ў гэты-ж дзень я інчэ раз растлумачыў план работ нашай брыгады на час сяўбы. Наша брыгада павінна засеяць 94 гектары яравых: пшаніцы 15, аўса — 20, ячменю — 6 гектараў і 25 гектараў бульбы. На гэтым-жа сходзе мы заключылі сацыялістычны дагавор з брыгадай № 6 (брыгадзір Л. Сівуха), у якім абавязаліся дабіцца ў гэтым годзе не менш, як 20 центне-



У радзімкі Гомельскай дзяржаўнай тэхнічнай школы. На параднім плане Гайдучоў Стас — вучань 8 класа 7 чыгуначнай школы — акадэмік Усеагульнага радыёву і Ісаев Валя — вучань 8 класа 7 чыгуначнай школы — за праверкай маніака зробленага ім 2-лімнага та парадня.

НОВЫЯ ВЫТВОРЧЫЯ ПОСПЕХІ СТАХАНАЎЦАЎ

У пяхах і брыгадах завода лапцуючэ Галы (Менск) шырока разгарнулася сацыялістычная спарніцтва па дастойную сустрачку першымаскага свата. І красавіка многа стыханаўцаў павысілі ў некалькі разоў выпрацоўку. Стыханаўцы загатоўча пяха выканалі сваю норму — Прахара на 434 проц., Ляшко — на 436 проц., Кляко — на 273 проц., штампавычыкі — Мірончык — на 361 проц., Шабан — на 300 проц., Гурьнічык — на 270 проц. Маладая ра-

валверчыца тав. Матусевіч упершыню дасягнула выканання нормы на 249 проц. За гэты дзень лік двухсотнікаў павялічыўся на 30 чалавек. З усяго калектыва толькі трыя рабочыя не выканалі сваё нормы. Калектыў завода абавязваўся закончыць месячныя план да 25 красавіка і вылікаў ня сацспарніцтва менскі завод «Ударнік».

АДДЗЯЛЕННЕ КОМСАМОЛЬЦА — ВЯЛУЧАЕ Ё ПАПРАЗДЗЯЛЕННІ

Комсомолец Панчанкаў каманду аддзяленнем радыёву. Змагаючыся за паршніцтва ў часі, ён мабілаваў сваё аддзяленне па-Ударнікам асабліва бавуло тэхніку. Байцы аддзялення Аучынікі, Пузанкоў, Балтаеўскі і Дружыніцаў — выдатнікі бавой і палівадчай вучобы. Нормы прыему радыёграм на слых яны выконваюць на 140—150 проц. Комсомолец уягнуў за сабой і астатніх чыраваармейцаў. Тав. Сямёнаў дасканала авалоду тэхніка і нават дапамагае камандіру аддзялення право-

дзіць заняты па электратэхніцы і хіміява. Панчанкаў падрыхтаваў сабе добрага наместніка — комсомольца Аучыніківа, які ў адсутнасці камандіра аддзялення добра справляецца са сваімі абавязкамі. Аддзяленне т. Панчанкава па працу займае геріас месца ў школе. Спартыўныя чучыя з іншымі, якія паспяхова выконваюць сацыялістычны абавязанства. Да дзяржыяны ўрачыства аб'явілі — 1 мая — аддзяленне абавязваецца пачынаць з выдатнымі паказальнікамі. ВАРАНЦОУ.

ФІЛЬМ АБ БАРАЦЬБЕ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА З БЕЛАПАЛЯКАМІ

Кінастудыя «Советская Беларусь» прыступіла да з'ямі новага гучавага мастацкага фільма «Вогненны год». Аўтары сцэнарыя — І. Лужкоўскі і С. Наўроўкі (ён-жа рэжысёр). Мастацкі кіраўнік фільма — заслужаны дзеяч мастацтва, рэжысёр выдатных мастацкіх фільмаў — «Шувылічкі і чысця» і «Дачна радзіма» — В. Горышчэвіч. Тэма фільма — барацьба Геранчай Чырвонай Арміі і Беларускага народа з беларускімі акупантамі на тэрыторыі Беларусі ў часе грамадзянскай вайны. У фільме будзе ярка адлюстравана роля аднаго з арганізатараў перамоў Чырвонай Арміі на Заходнім фронце, Чырвонага Сталіна Серго Орджанікідзе. Кінофільм наметана выпусціць на экраны ў снежні г. г.

ЗАКОНЧЫўСЯ МАТЧ ЧАТЫРОХ ГАРАДОЎ

2 красавіка закончыўся матч чатырох гарадоў па валеболу. Сарод жаночых каманд першае, другое і трэцяе месца падзялілі Мінск, Віцебск і Гомель. Сарод мужчынскіх каманд першае месца заняла каманда Менска. Ёй-жа і прысуджана дыплом і імяныя жэстны. Матч чатырох гарадоў паказаў, што адна з найбавяжчых відаў спорту, як валебол, неадстаткова ішчэ павялічана ў спартыўных таварыствах. Беларускаму камітэту па справах фізкультуры і спорту пры СНК БССР граба леші наладзіць валебольны спорт у таварыствах.

НАТАРЫЯЛЬНЫЯ КАНТОРЫ

Дзесяты артыкул вялікай Сталінскай Канстытуцыі ахоўвае маёмасныя правы грамадзян. Закон дае кожнаму грамадзяніну поўнае і свабоднае права распараджацца сваёй маёмасцю па сваёму асабістаму погляду, гэта значыць прадань, падаравань, абмяну, завашчашч, арыдавань і іншым распараджашч асабістай маёмасцю. Усе такога роду адзелькі павінны быць пасведчаны ў натарыяльным парадку. У БССР да 1938-го года натарыяльныя канторы існавалі ў Віцебску, Гомелі, Магілёве, Оршы, Слуцку, Барысаве, Барысаве, Палатку, Мазыры і ў Менску — Галоўная рэспубліканская кантора. Да 1940 года рэспубліканская кантора павінна быць адкрыта па ўсіх гарадах і раёнах БССР. Ужо ў пачатку гэтага года адкрыта 5 кантор у Клімавічах, Месіслаўці, Рачыні, Рагачове і Горках. У абласных цэнтрах рэспублікі будучы арганізаваны пяць абласных натарыяльных кантор, а ў буйных раёнах да 44-х натарыяльных стадоў пры народных судах. Да поўнай арганізацыі ўсіх натарыяльных органаў, там, дзе іх няма, функцыі натарыята будучы выконваюць народныя судзі і сельскія саветы. У мэтах больш поўнага і дешага абслугоўвання працоўных кожнаму натарыісу неабходна напудрававаць азначны і функцыі натарыяльных кантор, каб насельніцтва добра ведала, што кожны жанар горада, мястэчка ці вёскі можа ў натарыуса скласці і засведчыць дагавор, давернасьць, сапраўднась подпісу, правільнась копіі дакументаў і інш.

ХРОНІКА

Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР назначыў тав. Теренчыца А. В. паўвамоным прадстаўніком СССР у Турцыі. (БЕЛТА).

ЗДАРЭННІ

Шофер аўтамабіля, пакінуўшы ў кузаве даху, на некалькі хвілін адлучыўся. Пасля аварыі ён дахі не знайшоў. На месца быў выклікні праваднік з выдатным сабакам «Грым». Падаравашч ў крамні неведомы грамадзянін, які пакінуў у кантрольнай буды першага корпусу Клімаша гардака клумка, аяваіны рамкі. Захапіўшы рэмень, які быў знята з аўтамабіля, праваднік і сабакам паспыхілі на стаянку, адкуль у гэты час павінен быў адлучыць поезд. «Грым», пакінуўшы рэмень, пачаў прынохашча да сінгалічкі па поезд пасажыраў. Пра некалькі хвілін ён пакінуўся на аднаго новадомлага грамадзяніна. Неабвержанымі доказамі неведомы быў аб'явавач у крамні. Ён авалася Каліроўнікам К. А. — жанарам Заспаўскага раёна. Злодзей аршытаваў і прыцягваецца да судовай адказнасці.

ДАВЕНІК

Інструментальны даклад для агітатараў раёна на тему: «Канстытуцыя БССР і абавязанні аб мярарах у Вярхоўны Савет БССР» абудула дэпутатка, 4 красавіка, у 7 гадзін вечару ў памяшканні клубу імя Сталіна (рог Комсамоўскай і Інтэрнацыянальнай).

Намесні адназнага рэдактара

І. М. ФЕНГЕЙМ.

АДСУТНІЧАЕ ДАПАМОГА НОВААРГАНІЗАВАНАЙ МТС

У новаарганізаванай Арловіцкай МТС Дубровенскага раёна 27 сакавіка была праведзена нарада трактарыстаў. Леншыя трактарысты МТС А. Шарандар і М. Додрышка абавязаліся перад удзельнікамі нарады на трактарах «ХТЗ» і «СТЗ» узарашч не менш як па 1.000 гектараў. Абавязаліся дабіцца высокіх паказальнікаў таксама і іншыя трактарысты.

Аднач, паспяховай рабоце новаарганізаванай МТС перашкаджае адсутнасць правільнага кіраўніцтва з боку Наркмазема БССР. Работнікам і трактарыстам МТС за люты і сакавік ішчэ не выплачана зарплата. Згодна распараджэння панавага сектара Наркмазема МТС павінна была атрымаць тры трактары з Дубровенскай МТС. Але трактары Дубровенскай МТС не выдала, спасылаючыся на другое распараджэнне Наркмазема, перададзенае па тэлефону. Да гэтага часу ў МТС не дасланы бланкі каштарыса і гэтым затрымліваецца складанне промфінальна на 1938 год.

І. РАЙХМАН

дырэктар Арловіцкай МТС.

Трактары выехалі на ўчасткі

21 трактар Любанскай МТС выехаў на сваё ўчасткі. Усе трактарысты заключылі паміж сабою дагаворы на сацыялістычнае спарніцтва, у якіх абавязаліся выконваць работу толькі на добра і выдатна, не мець аварыі і прастоў.

Трактарыст тав. Гелдрановіч, які ў мінулым годзе ўзарашч на трактары «ХТЗ» 800 гектараў, абавязашч ўзарашч у гэтым годзе 1.000 гектараў. Столькі-ж абавязашч ўзарашч і тав. Брагінец.

А. ДУБОВІН.

ЗАСЕЯНА 5.362 ГЕКТАРЫ

Паводле даных Наркмазема БССР, на 31 сакавіка сяўба пачалася ў 25 раёнах рэспублікі. Зернавымі, ільном і бульбай засеяна 5.362 гектары, з іх — 1813 гектараў сартавым насеннем.

Найбольш засеяна ў Ельскім раёне — 1055 гектараў, у Нараўлянскім — 881 гектараў. Падсеяна канюшына на плошчы 1212 гектараў. У Чарыкаўскім раёне падсею канюшыны выканан на 12,3 проц., у Тураўскім — на 12,2 проц. (БЕЛТА).

НОВЫЯ КАДРЫ ТРАКТАРЫСТАЎ

МТС рэспублікі да веснавой сяўбы атрымаюць значныя кадры трактарыстаў, падрыхтаваных з перадавых калгаснікаў і калгасніц.

Курсы трактарыстаў пры МТС ахалі вучобой 6.300 чалавек. У радзе раёнаў рэспублікі ўжо адбыліся выпускі курсаў, і іх слухачы — маладыя трактарысты і трактарысткі — уключылі ў веснавыя палывыя работы. У Лепельскім акрузе курсы выпусцілі 248 трактарыстаў. У Горках, Крычаве і Месіслаўці падрыхтавана 285 шофераў для МТС і калгасаў.

226 ЦЯЛЯТ 34 ТРЫ ГОДЫ

Фаня Семянчук працуе пяцігадзінай у калгасе «Сікра Ільіча», Шаршэўскага сельсавета (Лоеўскі раён), ужо тры год. За гэтыя год яна вырашыла 226 здаровых цялят, не мела ні аднаго выпадку паліваж і захворванняў іх.

У гэтым годзе Семянчук даглядае 48 цялят, якія прыбываюць у вае на 800 грамаў у суткі і да канца гадавага ўзросту дасягнуць 180 кілаграмаў. Вялікіх рэзультатаў Семянчук дабілася добрасумленнай работай, умелым выкананнем правіл зааветарыярыі.

Ф. ПАХМЕЙСЦЕР.

Курсы яравізатараў

ЛЕПЕЛЬ. У гэтым годзе ў раёне будзе засеяна яравізінавым насеннем 2.600 гектараў зернавых культур і 300 гектараў бульбы. Пры 14 сельсаветах арганізаваны 3-дзённыя курсы яравізатараў па бульбе. На курсах навучаюцца 200 калгаснікаў, пераважна гэта — стыханаўцы-вопытнікі.

НАЧНЫ САНАТОРЫЙ

ВІЦЕБСК. Сонечнае святло заівае невялікае узвулае памяшканне начога санаторыя фабрыкі «КІМ». Сістэматычна на працягу 20 дзён адпачываць тут без адрыду ад вытворчасці 32 рабочыя і работніцы фабрыкі. За час адпачынку кожны прыбывае ў вае на 2—3 кіл. Шчылім душ, мяккія дываны, ложка, заспеласянае беларускае білізнае, більярд, радыёпрыёмнік, пафэон — усё тут сшырае добраму адпачынку.

У 4 гадзіны дня памяшканне санаторыя пачынае напавяняцца рабочымі. Цішыня шарунаецца вясёлым смехам і ажыўленай гутаркай адпачываючых: таварышы дзеляцца ўражаннямі багучага дня.

Абед — з 3-х блад — сматны і пажаўны. А затым «ціхі час». Басшумна абыходзяць доктар і дэжурная сестра пачкой, дзе спяць адпачываючыя. У пакой адпачынку доктар неспалытаюа знайшоў за занятымі «спарушыніцаў» рэжым.

Маладая работніца апраўдываецца: «У мяне залкі па матаматыцы, — доктар. Шчы час скончана. Пакой адпачынку напавяняцца чалавекі. Заводзіцца пафэон. Гучыць мелодыя лубым песні аб радзіме. Усе наішчуду падпавяняцца. У санаторыі кожны нечар наладжывае па праглед новага кінофільма, канцэрт у клубе, дзеньна ўрача. Часта ў госці прыходзіць фабрычны джаз.

Роўня ў 11 гадзін адпачываючыя кладуцца спаць. Раніцоў — за гадзіну да гулка — сшыдаюць.

Вадэрыя, добра адпачынушыся, рабочыя ўходзяць у пакой і з новай энергіяй бяруцца за работу.

ПІСЬМО БАЙЦА ОКДВА ДАПРЫЗЫЎНІКАМ ГОМЕЛЯ

ГОМЕЛЬ. (Спец. нар. «Звязда»). Баец даўбаваскоўшчыні Чырвонай Арміі тав. Каля Д. Л. праз «Палескую праду» авярнуўся ў пісьмом да ўсіх дапрызыўнікаў Гомеля.

Тав. Каган павядаляе аб тым, які шырокі размах прыняло сацыялістычнае спарніцтва ў часях ОКДВА і Ціхакі-дзискага флота, і заклікае дапрызыўнікаў шырае разгортаць сацыялістычнае спарніцтва, добра авалодаць вайскавай справай, каб прымоць у рады Чырвонай Арміі добра падрыхтаванымі.

МЕХАНІЗАЦЫЯ ДАМЦАВАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ

На менскай тымавая фабрыцы «Чырвона Кастрычнік» будзе механізавана палы рад працэсаў працэсу. Заключена часткова ўжо ўсталяваныя новыя машыны: «Фіншэр Карло», шыткальны станок, чысальны і інш. Яны значна павялічаць працу рабочыя і павысяць прадукцыйнасць працы.

Карніным чынам пераабстаўляюцца сшыпальныя камеры для вадэлек. Краўніцтва фабрыкі правяло рад мерапрыемстваў па павышэнню ўмоў працы і тэх-

нікі безапаснасці. У вярочным цеху праведзена парвое аявіленне, калы ўсіх машын устаноўлены агароджыні (жалежныя рашоткі). На фабрыцы абсталявана новая утульная сталова.

На прадпрыемстве зараз налічваецца 186 стыханаўцаў. Некаторыя з іх — т. Кемер, Грышук, Нікалаўчык і інш. — выконваюць свае нормы на 200 проц. і больш.

„АГНІ МАРКА“ — НА ПЛУБНАЙ СЦЭНЕ

Драматэатры гурток віцебскай фабрыкі «Сіня Індустрыялізацыя» наставіў п'есу Л. Карсэва «Агні маяк». Галоўныя ролы ў п'есе выконваюць комсамоўцы — рабочыя і служачыя фабрыкі т. Казыкоў, Хмілнев, Гельфанд і іншыя.

Зараз драмгурток рыхтуецца да святкавання Першага мая. У дзень свята рабочыя фабрыкі ўбавачы і выкананы сваіх таварышаў новую п'есу паэта Віктара Гусева — «Дружба».

Г. МАЗО.

БЕЛАРУСКИ ДАВЖУНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР

4 красавіка Абед. № 155. БЕЗ ВІНІ ВІНАВАТЫ.

Гучыны сіноатр «Чаронова зорка» «ОСТРОВ СКОРОВИЦ».

Гучыны сіноатр «Пролетарыяты» БАЛТЫЦЫ.

Гучыны сіноатр «Інтэрнацыянал» ПАДРҀ.

Дайчыны гучыны сіноатр 1. «Глыбокі ройд. 2. «Красная папачка».

Гучыны сіноатр «Спартак».

Прыватнае жыддэ Петра Вінаградана.

Кіноатр «Навыя дзні» 1) «Матрыца» 2) «Кляўдыя Сахарова» 3) «Журнал «Сацыялізакронік» № 13».

У АДЗЕЛ АБ'ЯЎ ЗВАНІЦЕ па тэл. № 21-845

МЕНСКИ ПЕДІНСТЫТУТ імя А. М. ГОРКАГА

абвясчае П Р Ы Ё М НА ПАДРХТОУЧЫ 4-месячныя КУРСЫ ПРЫ ФАКУЛЬТАЦЕ ЗАМЕЖНЫХ МОЎ ПА АДЗІЛЕННЯХ АНГЛІСКАЙ І НІМЕЦКАЙ МО. ВЯ.

Прымаюцца асобы, якія маюць заканчаны сярэдняе адукацыю (сярэдняя школа, тэхнікум, рабфак).

Курсавыя, якія адлучаюць у гэтым патрабу, абсласечваюцца ступендымі 70 руб. у месці. Прыём плаў да 10 кр. каля 9 каліграфічнай педінстытута (галоўны корпус Універсітэцкага гарда).

Да аяны прымаюцца: 1) пасведчанне аб сканчэнні сярэдняй школы, 2) пасведчанне аб наладжэнні 3) аўтаграфіі, 4) дзве засведчаныя фотакарткі, 5) пашпарт і ваенны білет (прад'явацца асабіста).

ПРЫ ПРЫЕМЕ ПРАВАЗДІЦА ІСПЫТЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ МОВАХ (іспытныя рабаты).

ДЫРКІЦЫ МП.

МЕНСКИ ПЕДІНСТЫТУТ імя ГОРКАГА абвясчае П Р Ы Ё М НА 4-месячныя КУРСЫ ПА ПАДРХТОУЦЫ У ПЕДІНСТЫТУТ

(НА ФАКУЛЬТАЦЕ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ, ГІСТАРЫЧНЫ, ГЕАГРАФІЧНЫ І ДАШКОЛЬНЫ). Курсы без адрыду ад вытворчасці.

Сшыпендыя курсавыя не забавешваюцца. Прымаюцца асобы, якія маюць заканчаны сярэдняе адукацыю (сярэдняя школа, тэхнікум, рабфак).

Пры прыеме правоздзіцца іспыты па рускай і беларускай мовах (іспытныя рабаты). Прыём плаў да 10 красавіка ў канцальнаў Менскага педінстытута (галоўны корпус Універсітэцкага гарда).

Да аяны прыкладна ішчэ: пасведчанне аб сканчэнні сярэдняй школы, пасведчанне аб наладжэнні, аўтаграфіі, дзве засведчаныя фотакарткі, пашпарт і ваенны білет (прад'явацца асабіста).

ДЫРКІЦЫ МП.

БЕЛАРУСКАЕ АДЗЯЛЕННЕ КОГІЗА

ДА ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ 1938 г. ВА УСІХ КНІЖНЫХ МАГАЗІНАХ КОГІЗА

Біец у продажы ніжняіступнай сельскагаспадарчай літаратура:

- АФАНАСЬЕВ П. А. і інш. Насенна-наваства лугавас-бічных траў у пераарнаванні паласе СССР. Раўніччэ па «Варожам»-палы водаў і кірочных работнікаў МТС. Сельгасдаржарывдат, 1937 г. Па на 8 руб.
АФАНАСЬЕВ М. І. і інш. Сенажні і пасыбічч СССР. Іх выдванне і выкарыстанне. Книга разлічана на брыгадзіраў-жывадыводцаў. Сельгасдаржарывдат, 1935 г. Па на 1 р. 10 кап.
ВІНАГРАДАЎ П. І. і інш. Методы аявілення пасыбічч пасейкі і фізіялагічнай аявілення на сеныя Ільну. Дапаможнік для хат-лабараторыя Сельгасдаржарывдат, 1937 г. Па на 70 кап.
ВЛАДЫМІРАВА М. А. і інш. Сельгасдаржарывдат, 1935 г. Па на 50 кап.
УМНІКАЎ С. Д. і інш. Сельгасдаржарывдат, 1935 г. Па на 60 кап.
ДАВЕНІК БРЫГАДІРА НАСЕННАВОДА. Сельгасдаржарывдат, 1935 г. Па на 2 руб.
ФЛЯКСБЕРГ К. А. Яе стаць калгасную аявілення сеныя, пшылеры і сортыроўшчынік. Разлічана на колгаснікаў-пашатнікаў хат-лабараторыя. Сельгасдаржарывдат, 1937 г. Па на 35 кап.
ДОЖЫЖКА В. І. Пытанні складання вытворчага плава ў калгасе. Дапаможнік для калгаснікаў і вступна і работнікаў МТС. Сельгасдаржарывдат, 1938 г. Па на 1 р. 30 кап.
ШУРКО І. С. Укае правы ў калгасе. Сельгасдаржарывдат, 1938 г. Па на 1 руб.
КУРІНДЗІН І. І. і інш. Палыва-аствы. Падручнік для пшлага-аствы. Сельгасдаржарывдат, 1937 г. Па на 35 кап.
ПАТРАБУЎНІК ВА УСІХ КНІЖНЫХ МАГАЗІНАХ І КІЕСКАХ КОГІЗА. ПРЫ АДСУТНАСЦІ НА МІСЦАХ ЗАКАЗЫ НАКІРОВАЎ ПА АДРАСУ: г. Менск, Сосенка, 54, КОГІЗА, «Кніга-пашта». БЕЛАРУСКАЕ АДЗЯЛЕННЕ КОГІЗА.

АБАВЯЗКОВАЯ ПАСТАНОВА № 10

МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА ад 26 лютага 1938 года «Аб правілах і парядку карыстання легкавымі таксі ў горадзе Менску».

- Менскі гарадскі совет пастанаваў: 1. Усталяваць наступныя пастаянныя месцы стаянкі легкавых таксімагара: а) пасажырскага аэвалу (правы бок пад'езда); б) пляц Волі, супроць тасцінкі «Зорка»; в) парк культуры і адпачынку (выстаўны). 2. Усталяваць наступныя рэгулы руху легкавых таксі: а) для руху па вуліцы і плошчамі горада, уключаючы Вялікую Садынку, Ковнара, Чырвонае ўрачыства, Аявіленцаў, Уручча; б) для гардара — на аддзельныя вуліцы 35 кіламетраў; в) забараніцца ірарываць у легкавых таксімагарах; г) асоб у нецярплым вытываць; д) жывелу, апрача сабак у намордніках; е) агнеспасечныя і дэкаўспалымых рэчы (бензін, газа, спірт), а таксама рачы, якія маюць аяважны пях, або пашчаць вопратку ці бутэлькі абсласечваючы мапыцца. УВАГА. Пры абарудванні таксі па віне пасажыраў, ашыны абавязаны д) ішчэ та і былі гару, апрача руцкага багажа да 35 кілаграмаў. 4. Шоферу забараніцца: а) ірарываць пасажыраў па кружонаму напрамку; б) прымаць сабою пшародны аявачы на палучу таксімагара; в) атрымліваць ад пасажыра грошы лешч сум, паказавых на лічышчынку, а таксама і плаву за выхад на вытываць яму аўтабай талону; г) рабыць пашады ў пасажырамі да межы ўстапоўленага п. 2 гэтай паставы; д) пшародна руху для таксімагараў. 5. У вытываць пасажыра пасажыраў таксімагара (памома шчыб, дзвары, пшыленых у шынку пашацы. Пры адмаўленні ад утываць шофер абавязан застацца пасажыра да блыжэйшага аддзялення міліцыі, або паставага міліцыянара для скласці адваданага пратывако. 6. Вінофіна ў паршудні гэтай паставою прыцягваецца да адміністрацыйнага адказнасці — штрафом да 25 руб. 7. Нагляд за выкананнем гэтай паставы ўскладнацца на міліцыю. 8. Гэта пастава ўважодзіць у сілу руды 3 дзні пасля яе апублікавання. Нам. старшын гарасвета ВЛАСАФ. Сакратар гарасвета КАЛОФСКІ.

ДА ВЕДАМА ГРАМАДЗЯН БССР

У СУВІЗІ З ТЫМ, ШТО ЗА АПОШНІ ЧАС АД РАДУ ГРАМАДЗЯН ПАСТУПАЮЎ У ЦІК СОЗНАРОМ І НК АХОВЫ ЗДОРОВ'Я ВСЯВЫ АБ ПРАДАСТАВЛЕННІ ІМ САНАТОРЫА-КУРОРТНЫХ ПУЦЕВАК РАСТУМАЧВАЕМ

АБ ПАРАДКУ НАКІРАВАННЯ НА КУРОРТЫ І САНАТОРЫ ПЛАТНЫЯ ПУЦЕУКІ

Беларуска курортнае кантора (г. Менск, Дом урада, пакой 80) адпуская ўсім грамадзянам і арганізацыям аб'яваць пасажыраў апланды і курорты на курорты. Для атрымання іх над сшылькі прадставіць аяваць аявачы ішчэвы арганізацыі і прыкладзіць даключыць курортна-абарачары самімі. Калгаснікі, якія маюць патрабу ў курортнах лешчоны, могуць аяваць пшародны на курорт ва лік сродкаў выдываць плаўна